

9. Alexander, J. Introducing Open Access // The Cleveland Museum of Art [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.clevelandart.org/magazine/cleveland-art-marchapril-2019/introducing-open-access> – Дата доступа : 10.11.2019.

**РАЦЫЯНАЛЬНАЕ ПРЫРОДАКАРЫСТАННЕ  
Ў СВЯТЛЕ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ  
Ў ВКЛ У 16–17 СТСТ.**

**RATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  
IN THE LIGHT OF THE GDL LEGAL REGULATION  
IN THE 16–17 CENTURIES**

Н. И. Зданович

N. I. ZDANOVICH

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт  
Мінск, Рэспубліка Беларусь  
Belarusian State Technological University  
Minsk, Republic of Belarus  
*e-mail: NinaZdan@tut.by*

---

Рацыянальнае прыродакарыстанне ў ВКЛ у 16–17 стст. базавалася на прыватнай ўласнасці на зямлю і маёмасць, адлюстраваную найперш ў Статуте 1588 г. Ён замацаваў віды і памеры пакарання за браканьерства (за вырубку ці пашкоджанне бортных дрэваў, за выдзіранне мёду з борцяў (да смяротнай кары), за паляванне за зверам, лоўлю рыбы ці пашкожданне птушыных гнёздаў на чужой тэрыторыі. Справы копных судоў дэманструюць рэальны контроль з боку грамады за выкананнем закона і непазбежнасць пакарання за яго парушэнне. Так заканадаўства і судовая сістэма аб'ектыўна выконвалі прыродаахоўныя функцыі.

*Ключавыя слова:* рацыянальнае прыродакарыстанне, копны суд, бортныя дрэвы, меры за нелегальнае паляванне, прыродаахоўныя функцыі.

Rational environmental management in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th – 17th centuries was based on private land and property ownership that appeared in the Grand Duchy of Lithuania Statute of 1588. The law code fixed responsibility (the type and size of punishment) for poaching: cutting down side trees, tearing out honey (up to death penalty), for illegal hunting and fishing, damage of birds' nests on the territory of other people. The cases of mops courts showed that community really controlled the law implementation and inevitability of punishment for its breaking. So, legal and judicial system performed environmental function.

*Keywords:* rational environmental management, mops court, side trees, punishment for illegal hunting, conservation functions.

---

Тэрмін экалогія быў прапанаваны толькі ў 1869 г. нямецкім заолагам Э. Гекелем. Аднак сэнс з'явы як «рацыянальнага прыродакарыстання», як проблемы, – з'ява гістарычная. У традыцыйным (дакласавым) грамадстве яно забяспечвалася існаваннем сістэмы табу і сістэмы аб'ектаў пакланення. На гэтым грунце ўзраслі татэмізм і фетышызм першабытнага грамадства, якія адыгралі сваю ролю ў захаванні прыроды.

У сярэднявечнай дзяржаве «рацыянальнае прыродакарыстанне» базавалася на прыватнай ўласнасці на зямлю і маёмага, замацаваную ў дзяржаўным заканадаўстве, а таксама і на заканадаўчай базе сістэмы пакарання за парушэнне закона. Найперш гэта датычылася лясоў і іх насельнікаў.

У перыяд сярэднявежча і ў рannім новым часе зямельныя ўладанні былі самай распаўсюджанай узнагародай за служэнне каралю і вялікаму князю. Пры апісанні падараных уладанняў заўжды пералічваюцца (у розных варыянтах) землі “з вёскамі, пусташамі, лясамі, барамі, гаямі, дрэвам бортным, данью мядовай, рэкамі, з ловы рыбнымі і звярынымі... (1641 г.)” [4, спр.114, арк. 143, адварот].

Прыкладам, ляснічаму Яну Матысавічу Кунцэвічу кароль Стэфан Баторый у 1584 г. перадаў некалькі лясніцтваў у пажыццёвае ўладанне на ўмове «пушъ нашых...досмотрывать и постерегать», пацвердзіўшы ранейшы прывілей [3, спр.151. С. 220]. Умовая уладання землямі «да жывата» найчасцей было нясенне «службы земской ваеннай». Калі ж права пажыццёвага валодання давалася на ворную зямлю на тэрыторыі лясніцтва, ставілася ўмова «шкоды некоторое в пущы нашей с тыхъ волок чынити и зверу бити не мають под утраченьемъ права своего» [3, спр.155, с.223].

Гэтак жа падрабязна пералічваюцца ўладанні пры куплі-продажы іх – як у дазвольчым прывілеі Стэфана Баторыя 1584 г. на перадачу Янам Бацыстам Сцэцісам права на ўладанне мястэчкам і сёlamі *Крыштофу Морштыну* «з боры, лесы, гаи... з деревомъ бортнымъ... з даньми медовыми... з млыны, ставы, озёры, з реками и речъками, з ловы рыбными, пташыными и з бобровыми гоны» [4, с. 209-210]. Землі маглі перадавацца «навечна», як князю *Міхалу Іванавічу Мсціслаўскаму*: яму ў 1511 г. быў дадзены Прывілей на «двор Молодечно» «и з рыболовы, и з землями пашными и бортными, и з лесы, и з гаи и с сеножатьми, и з ловы звериными и птичными, и з бобровыми гоны, и з озеры из реками» [4, спр.8, арк. 506, адварот].

Усе гэтая юрыдычныя правілы, выпрацаваныя звычаёвым правам і адлюстраваныя ў дзяржаўных дакументах ВКЛ, уключаючы Статуты 1529 і 1566 гг., былі замацаваны ў самым дасканамым юрыдычным дакуменце 16 ст. – Статуце 1588 г. Раздзел 10 «О пушу, о ловы, о дэреве бортное, о озера и сеножати» утрымлівае 8 артыкулаў, якія датычацца лясоў, звяроў і птушак, а таксама так званага “пабочнага лесакарыстання» [6].

Уражвае падрабязная класіфікацыя лясоў: вылучаюць лясы, пушки, бары, гай і дубровы. Найперш старанна аберагалі правы ўласнасці. У Статуце існавала градацыя штрафаў за вырубку дрэваў у чужых уладаннях, адрозных не толькі ў залежнасці ад пароды дрэва, але і ад яго прызначэння ў гаспадарцы. «А цена або заплата за дерево, такъ кгвалтомъ, яко и злодействомъ порубаное, маеть быти таковая за каждое дерево, а напередъ меновите: за дубъ на ванчось и клепъки годный – копу грошей; за берестъ, вяз и ясень на попель годное, за каждое таковое – по осми грошей; за сосну, которая бы ся годила на цамърь – полькопы грошей; за иное дерево якого кольвеck рожаю на будованье, на избу, на клеть годное – по шести грошей; за протесь великий – дванадцать грошей; за такое, што ся зыйдеть на жеръдь озередную, на колье и на оглоблю – по тры гроши. А которое дерево толко на дрыва або на хворость будеть годно, ино тежъ за возъ по два гроши» [6, арт. 15].

Аналіз матэрыялаў копных судоў 16-17 стст. паказвае, што гэты артыкул закона працаваў: за парубку дрэва ў чужых уладаннях накладаўся штраф «до десети копъ грошей» (капа традыцыйна раўнялася 60 грошам). А ў той час за такую суму можна было купіць валоку (21,36 га) зямлі!

Другая праблема, адлюстраваная ў Статуце, звязаная з лесам, – гэта пажары. Закон прапаноўваў разглядаць розныя сітуацыі: самазагаранне ці свядомае падпалъванне, якія прадугледжвалі розныя віды пакаранняў: «на таковыхъ, хто бы умыслъне з вазни одинъ противъ другому у пушки, у борехъ, гаехъ, лесехъ, дубровахъ огнемъ пожаръ пустиль и шкоду в попаленю дерева почыниль, тогды таковый, за доводомъ слушнымъ правънымъ шкоду, огнемъ в дереве учыненую, з маєтности своее платити будеть повинен» [6, арт 17]. У выпадку самавазгарання ці выпадковага пажару чалавек не караўся.

З усіх відаў пабочнага лесакарыстання самым каштоўным было бортніцтва. Спецыяльны артыкул 13 называўся «Устава дереву бортному».

Пакаранне прадугледжвалася за вырубку ці нават пашкоджанне бортных дрэваў: «за бортъ со пчолами неподбираными - три рубли грошей; за дерево бортное, где первой пчолы были, хотя без пчоль, зопсованое, – по две копе грошей; за дерево, на бортъ выброшеное, где еще пчолы не

были – копу грошей, а за кремъ без борти, иле ихъ сказиль – за каждый по полкопы грошей» [6, арт. 13]. Штрафы адчувальныя, калі ўлічыць, што харошая карова каштавала тады да 1,5 коп грошей.

Пакаранне прадугледжвалася і за тое, што хто-небудзь бортнае дрэва «зжогъ, або знамена вырубал», а таксама за свядомае пашкоджанне яго іншым спосабам. «А если бы кто, ниву розробливаючи, чые дерево борътное або на бортъ вделаное кремленое або со пчолами, або и без пчоль, очеръ або пожаромъ опалиль и школу якую тому дереву учыниль, с чого бы тое дерево мело схнути, тотъ тому, чьему дереву школу учинилъ, за то повиненъ будеть платити...» [6, арт 3].

Заканадаўча рэгуляваліся і сітуацыі, калі бортнае дрэва знаходзілася ў чужых уладаннях. «А кгды дерево, в которомъ бортъ ихъ будеть, обаліться со пъчолами або и безъ пчоль, волно имъ улей з бортью выпустити и вывести, а веръховье и корен[ъ]е оставити в пущы тому пану, чия пушча будет» [6, арт.3].

Старанна аберагалі правы ўласнасці гаспадара чужой тэрыторыі, праз якую бортнік ішоў да свайго дрэва: «бортники, которые мають ходити ку ихъ бортямъ, не мають из собою псовъ брати, ани рогатинъ, ани жадъное стрелбы, чымъ бы мель зверу школу вчынити, але бортники только мають мети сокеру а пешню, чымъ бы бортъ робити». Своеасаблівым спосабам аблізулася колькасць нарыхтовак на патрэбы бортнікаў, што таксама ўскосна садзейнічала захаванню дрэваў (найперш ліпы), якія служылі сыравінаю для нарыхтоўкі лыка, луба ці вырабу іншых прыстасаванняў: «А бортникомъ волно на лезиво лыкъ албо лубъя на лазбень и на інъшые потребы...взяты што можеть на себе занести, а не возомъ вывезти» [6, арт. 3].

У тастамантах і інвентарах уладанняў правы ўласнасці на бортныя дрэвы прапісваліся асобна. Прыкладам можа быць опіс бортных дрэваў 1599 г. сялян маёнтка *Мікалая Служскі*, якая ўключае 94 дуба, а «сума дерева бортного тисеча и двое» [1, с. 644].

Аднак самае суровое пакаранне чакала таго, хто выдзіраў мёд з борцяў. «Хто бы кому пчолы выдралъ неподлажоные, а дерева не сказиль, тогды повиненъ будеть за каждые таковые пчолы заплатити две копе грошей. Хто бы кому в дому альбо в пасеце, альбо в лесе на дереве з улья або с кореника поставленого пчолы выдрал альбо з улем взял, а дошли бы его копою альбо якою просокою, тогды маеть заплатити три рубли грошей». «Окромъ если бы кого з лицомъ поймано, такового мають сказати, яко злодея, на горло» [6, арт.14].

Пра распаўсюджанасць такога рода злачынстваў і рэальнасць пакарання за іх сведчаць справы Копных судоў 16-18 стст. Напрыклад, кожная 10-я справа (з 448) ў актах, змешчаных у томе XVIII – гэта справы

пра «пакражы» пчол ці мёду або спрэчкі з-за памежнага бортнага дрэва (у 1576 г. – прысуджана 1 капа за зламысна ўсушанае дрэва бортнае, у 1624 г. – пакаранне ў 5 коп за «выдранне пчол»). За тую ж, але маштабную справу ў Белавежскай пушчы (70 сосен «выдрана» і на 50 выразаны новыя «клейны») у 1625 г. прысуджаны штраф у 1000 злотых (злоты быў роўны 30 грошам).

Каранне «на горла» ў 16 ст. было практыкай: справа 1582 г. гэта даказвае [2, №63, с. 43]. Пагроза такога пакараня была рэальнай і ў пачатку 17 ст. (у 1615 г. злоўлены за крадзяжом злодзей па дарозе на суд замкавы кінуўся ў раку і ўтапіўся, ведаочы, што яго чакае смерць па суду (2, №212, с. 240-241). Праўда, калі злодзей раскайваўся і кляўся не рабіць гэтага болей, смерць маглі замяніць на штраф (у 1670 г. памер прысуджанага штрафа быў 140 злотых польскіх [2, №413, с. 486].

Статут прадугледжваў меры за паляванне ў чужых лясах, і ў артыкуле 2 «Цена зверомъ дикимъ» прапісаны кошт штрафаў за розных звяроў: «Уставуемъ цену зверомъ дикимъ, которое бы черезъ кого было убито у чужой пущы: за зубра - дванадцать рублей грошей, за лося – шесть рублей грошей; за оленя або за ланю - шесть рублей грошей; за медведя – трох рублей грошей; за коня або за кобылу дикую – трох рублей грошей; за вепра або за свинью - рубль грошей; за саръну – копу грошей; за рыся – три рубли грошей; за соболя - два рубли грошей; за куну – полькопы грошей», ды яшчэ 6 тыдняў зняволення мусіць адбыць, «и не маеть быти выпущонъ з везенъя, ажъ за зверъ заплату учынить». Парушаць межы чужых уладанняў нельга («хотя за ранным зверомъ, через границу у чужую землю никто ходити не маеть»). Акрамя выпадкаў – «за волькомъ и лисицою зо псы», «толко бы шкоды якое в подоптанью [!] збожъя не вчыниль» [6, арт.1].

Чаму ж штраф за «выбранне» пчол ці псаванне бортнага дрэва ў разы перавышаў штраф за забітага зубра? Справа ў тым, што пчолы, акрамя мёду, давалі дзяржаве «стратэгічны прадукт» – воск. З пачатку XVI ст. *Аляксандр I* сваімі распараджэннямі адчыніў спецыяльныя каморы для збору мыта з солі і воску (у *Гародні* (1507 г.), *Вільні* (1541 года), *Полацку*, *Коўне* і іншых гарадах). Маштабы вывазу воску, адлюстраваныя ў матэрыялах мытняў, ўражваюць: у 20-я гады XVI ст. праз Віленскую камору праходзіла каля 15 тысяч пудоў, праз Полацк – каля 2100 пудоў. Мытныя падаткі, што ішлі ў казну, былі даволі значныя. У вялікакняскім указе ад 7 снежня 1561 г. чытаем: «от речеи, што за границу провадят: от каменя воску дванадцать грошеи», «от вола дванадцать грошеи», «от бочки меду пресъного двадцать четыри гроши...». А ў час *Лівонской вайны* мыта за воск стала дасягаць 100-200% [5].

У 16 ст. існавалі і ваксабойні, дзе адбывалася дзяржаўная скупка воска і аплата мыта. Прычына дзяржаўной скупкі воску наступная: ён скупаўся для манетного двара, таму што «скарб» выменьваў яго на замежную манету для яе наступнай перачаканкі [5].

Значыць, кожнае бортнае дрэва было крыніцай значнага даходу як для ўласніка, так і для дзяржавы (уласнікам лясоў плацілася «дань медовая») а таму старанна ахоўвалася. Дадатковым даходам з лесу былі зала і паташ, якія таксама вывозіліся, што рабіла лес не меншым багащем для гаспадара, чым ворыўныя землі.

Выкананне закона і верагоднасць пакарання гарантавалася тым, што парушальнік судзіўся грамадзкасцю – судом «капы», а штрафы за парушэння дзяліліся паміж уласнікам і капою. Значыць, тэарэтычна за выкананнем закона і недатыкальнасцю чужой маёма сачылі не толькі прызначаныя на пасаду стражай лясоў людзі, але і сябе грамада.

Пра тое, што дзяржава была зацікаўлена ў захаванні лясоў, ускосна сведчыць той факт, што кавалак лесу дарыўся пажыццёва без усялякіх выплат (за заслугі ці службу), але калі ён ператвараўся ў пашню, уладальнік павінен быў плаціць у казну чынш з кожнай валокі [3, С. 112, спр.47].

Артыкуль 9 *Статута «О бобровые гоны»* адлюстоўвае клопат не толькі пра звера, але і пра захаванне тэрыторыі яго пражывання: прадпісалася не араць зямлю, не выкошваць сена, не церабіць лозы ад месца абітання бобра на адлегласць «яко бы могъ киемъ докинути», «а колко бы бобровъ убилъ, тогда маеть платити за чернога бобра четыри копы грошей, а за карого - две копе грошей» [6]. За парушэнне вінаваты ваклікаўся «на капу» [2, спр.308, с. 359-360].

Мяркуючы па артыкулу 9 Статута, жывёла была больш вольная ў сваіх перамяшчэннях па лясах, чым чалавек: жывёла (бабёр) сама можа выбіраць гаспадара, вольна пераходзіць на іншую тэрыторыю, і перашкоду ў гэтym чыніць ёй ніхто не меў права.

Ахоўваліся таксама водныя аб'екты. За лоўлю рыбы ў чужых азёрах і кашэнне сена вінаваты караўся штрафам: «хто бы чые ловы кгвалтомъ половилъ...маеть кгвалту заплатити дванадцать рубле[й] грошей, а зверу, колько будеть уловиль, ценою, якъ нижей описано, маеть платити». Таму пры пералічэнні зямельных уладанняў, якія дарыліся (у тым ліку на ўмовах ваеннай службы), перадаваліся ў спадчыну ці прадаваліся, заўсёды пералічваліся, што даюцца яны «з озера, з реками и з водами, з бобровыми гоны, зъ зверынъными ловы и рыбными,.. с пущою, с тымъ, яко се тая земля ихъ сама в себе и во врочышахъ своих маеть» [3, с. 244, спр.176].

Не абмінуў Статут і птушак. Караўся штрафам той, хто «з гнезда соколы молодые побраль» («маеть заплатити шесть рублей грошей»), а за разарэнне лебядзінага гнязда ці «хто з лебединого гнезда яйца побраль» – «три рубли грошей» [6, арт. 8].

Як бачым, прававое рэгуляванне прыродакарыстання ў 16-17 стст. было скіравана на ахову дзяржаўнай і прыватнай маёмы: Статут 1588 г. замацоўваў віды і памеры пакаранняў за браканьеरства. Яны былі разнастайныя: ад штрафаў і часовага абмежавання свабоды да «карання горлам». Матэрыялы копных судоў сведчаць пра тое, што закон рэальна працаваў. Такім чынам, прыватная ўласнасць садзейнічала рацыянальнаму прыродакарыстанню, а контроль з боку грамады і непазбежнасць пакарання за парушэнне закона аб'ектыўна выконвалі прыродоахоўныя функцыі.

## БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ

1. Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссіею (АВАК). Том XIV. Инвентари имений XVI столетия. Вильна : въ типографіи А. Г. Сыркина, 1888. – 702 с.
2. АВАК. Том XVIII. Акты о копныхъ судахъ. Вильна, 1891. – 577 с.
3. Метрыка Вялікага княства Літоўскага : Кн. 70 (1582-1585) (Копія канца XVI ст.). Mn. : Беларуская навука, 2008. – 354 с.
4. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). КМФ 18.
5. Организация таможенной системы на белорусских землях, вошедших в состав ВКЛ [Электронный ресурс] Развитие таможенной системы на территории ВКЛ / Рэжым доступу : <https://studbooks.net/546997/istoriya>. – Дата доступу : 12.03.2020.
6. Статут ВКЛ 1588 г. Тэксты. Давед. Камент. – Mn. : БелСЭ, 1989. – 573 с.